

## «АФГАНСКІ» ЛЕТАПІС

### НЕРАЗЛУЧНЫЯ СЯБРЫ

Па-рознаму склаўся лёс двух вясковых хлопцаў — Васіля Азаронка з Верабак і Генадзя Закрэускага са Слабады. Аднак дзве гісторычныя паралелі праляглі чырвонай рысай праз лёсы гэтых людзей. Абодва служылі ў пагранічных войсках, кожны з іх на сабе зведаў спецыфіку службы ў Афганістане: Генадзь — падчас тэрміновай службы, Васіль — кадравы афіцэр, на пасадзе начальніка штаба мотаманеўровай групы. Звесткі пра іх сабраныя і захоўваюцца ў музеі Слабадской сярэдняй школы, у экспазіцыі размешчаны фотаздымкі.

Генадзь Закрэускі яшчэ ў школе праяўляў цікавасць да заняткаў спортом, за што неаднаразова ўзнагароджваўся граматамі. Пасля школы вучыўся ў Лепельскім гідрамеліярацыйным тэхнікуме. З другога курса, восенню 1985 года, забралі ў войска. Прывываўся разам з лепшым сябрам Віктарам Пшонкам з Вілаў, з якім сядзелі ў школе за адной партай, заставаліся неразлучнымі і ў тэхнікуме. У Віцебскім аблваенкамаце пры адборы навабранцаў пераважнае права мелі дэсантнікі, куды, маючи добрую фізічную падрыхтоўку, трапіў Віктар. Генадзь ж адабралі ў пагранічныя войскі. Першыя паўгода службы праішлі ў вучэбнай часці горада Волжск. Адтуль адправілі на мяжу з Афганістанам. У складзе мотаманеўровай групы яму неаднаразова даводзілася бываць «за рэчкай». Непадалёк, на адной з горных заставаў на тэрыторыі Афганістана, нёс службу сябар Віктар Пшонка, з якім час ад часу перапісваліся.

Маці, Раіса Раманаўна, бытая настаўніца Слабадской школы, дзе некалі вучыўся яе сын, распавядае, што першыя паўтара месяца пасля «вучэбкі» звестак ад Гены не было. Потым даслаў ліст, у якім паведамляў, што служыць на мяжы з Пакістанам. Толькі па вяртанні дадому расказаў, што служыў на савецка-афганскай мяжы. Пра армейскія будні распавядаў мала. Казаў толькі, што было вельмі страшна. Часта нападалі душманы, стралілі па палатках. Харчаваліся ў асноўным сухпайкамі.

У кастрычніку 1987 года адбылася доўгачаканая сустрэча школьніх сяброў Гены Закрэускага і Віци Пшонкі. Па вяртанні са службы яны атрымлівалі ў Лепельскім райваенкамаце пасведчанні ўдзельнікаў вайны, пра якую марылі як мага хутчэй забыцца. Затым разам паехалі вучыцца ў Рэчыцу ў вучылішча нафтавікоў. Пасля заканчэння вучобы Генадзь накіравалі на працу ў Сібір, у горад Новы Урынгой. Працаўаў на паўвостраве Ямал. Больш за дзесяць гадоў таму Генадзь Закрэускі памёр удалечыні ад родных мясцін.

### «ЗЯЛЁНЫЯ ФУРАЖКІ»

Першы раз у Афганістане Васілю Азаронку давялося пабываць у 1984 годзе, тады камандзіроўка цягнулася ўсяго сорак пяць дзён. Манеўровая група, начальнікам якой ён быў, выконвала баявую задачу па ахове газаправоду. Чарговы раз трапіў у Афганістан у 1986 годзе, калі камандзіроўка зацягнулася на дзесяць месяцаў. Вось як пра яе ўспамінае Васіль Яўгенавіч:

— У Афганістане пагранічнікі выконвалі свае звыклыя функцыі — прыкрывалі дзяржаўную мяжу СССР ад прарыву bandaў, а таксама трymалі пад кантролем караваны шлях, па якім маджахеды перапраўлялі з Ірана ў Афганістан зброяю. Мотаманеўровую групу, у якой быў начальнікам штаба, размясцілі высока ў гарах. Давялося абжывацца па суседстве з «духамі», колькасць якіх, па дадзеных разведкі, даходзіла да дзвюх тысяч, а наша падраздзяленне налічвала ўсяго восемдзесят чалавек. Спачатку маджахеды вельмі інтэнсіўна абстрэльвалі пазіцыі, адказвалі рэдкімі стрэламі з аўтаматычнай зброі і мінамётаў — адчуваўся недахоп боепрыпасаў, якія дастаўлялі верталётамі. У хуткім часе сітуацыя памянялася, была добра наладжана дастаўка боепрыпасаў, правільна выбранная пазіцыя дазваляла трymаць сітуацыю пад кантролем. Цяпер «духі» турбавалі толькі ноччу, але іх абстрэлы шкоды наносілі мала, бо пазіцыі «зялёных фуражак» размяшчаліся на васесцот метраў вышэй у гарах. Яскрава помніцца выпадак, калі «духі» ў нашым раёне вырашылі пераправіць вялікі караван са зброяй, але мы заміналі ім гэта зрабіць. Ноччу маджахеды пайшлі на штурм пагранічных пазіцый, але ўсё было гатова для сустрэчы «гасцей». На поўную моц запрацавала батарэя мінамётаў, паліцелі ручныя гранаты — нападзенне было адбіта,

ніводзін пагранічнік у бай не загінуў і нават не быў паранены. Дарэчы, за ўсе дзесяць месяцаў знаходжання ў гарах ні адзін салдат з мотаманеўровай групы не загінуў.

За выкананне інтэрнацыянальнага абавязку ў Афганістане ўзнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга і медалём «За адзнаку ў ахове дзяржаўнай граніцы СССР».

**Валерый ТУХТА**



**На здымках:** Васіль Азаронак падчас службы ў Афганістане; Генадзь Закрэўскі (злева) з баявым таварышчам